

# Запрашаем наведца 2 лютага 2019 года Дзень школы



прыемства	Час правядзен ня	Месца правядзенн	
<b>1 - 4 класы</b>			
Алімпійская віктарына	9.00 - 9.45	Кабінет №1	Насытка С.У.
Конкурс малюнкаў "Школа мілая мая"	9.55 - 10.40	Кабінет №1	Насытка С.У.
Квэст-гульня "Па школьным калідоры"	10.50 - 11.35	Пачатак у кабінеце №1	Насытка С.У.
Гадзіна зносін "Як зрабіць так, каб школа ганарылася мною"	11.45 - 12.30	Кабінет №1	Насытка С.У.
<b>5 - 8 класы</b>			
Гадзіна зносін "Яшчэ раз пра правілы школьнага жыцця"	9.00 - 9.45	Кабінет №11	Абрамовіч С.А.
Гадзіна зносін "Як зрабіць так, каб школа ганарылася мною"	9.55 - 10.40	Кабінет №11	Абрамовіч С.А.
Конкурс малюнкаў і калажаў "Школа будучыні"	10.50 - 11.35	Кабінет №11	Абрамовіч С.А.
Конкурс сачыненняў і эсэ "Я люблю школу"	11.45 - 12.30	Кабінет №3	Абрамовіч С.А.
Вечар сустрэчы з выпускнікамі "Сардэчна запрашаем"	18.00 - 20.00	Спартыўная зала	Барысевіч К.Л., Бабрыцкі Д.А.
<b>9 - 11 клас</b>			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Круглы стол "Жыццё пасля школы" з удзелам выпускнікоў 2017/2018 навучальнага года	11.45 - 12.30	Кабінет №11	Баран І.Ф.
Вечар сустрэчы з выпускнікамі "Сардэчна запрашаем"	18.00 - 20.00	Спартыўная зала	Барысевіч К.Л., Бабрыцкі Д.А.

